



## **Тамара КОВАЛЬЧУК**

---

Тамара Васильевна Ковальчук родилась в деревне Конотоп Гомельской области. Член Международной Ассоциации писателей и публицистов (МАПП), Белорусского литературного Союза «Полоцкая Ветвь». Член литературных объединений «Пламя» (Минск), «Солнечные нивы» (Бобруйск). Литературный редактор альманаха «Созвездие». Автор 10 сборников стихов на русском и белорусском языках: «Я жить без тебя не могу» (2015), «Всё, что Свыше дано» (2016), «Мой казачны край» (2017), «Всё начинается с любви» (2017), «И всё это – жизнь» 1 том (2017), «И всё это – жизнь» 2 том (2018), «Поцелуи Вселенной» (2018), «Души закрома золотые» (2019), «Па роднай старонцы» (2019). Автор проекта сборника стихов и рассказов «Память храним» (2019). Победитель Международных конкурсов: «Мой аленький цветочек» (2018), «Прысвячэнні песняру» (2018). Публикации в международных альманахах: «Ступени» (Литва), «Созвездие» (Беларусь), «Параллели» (Россия), в сборниках современной поэзии: «Связующее слово», «Стихия природы» (Россия), в журнале «Корни» (Латвия). Живёт в городе Осиповичи Могилёвской области. Пишет на русском и белорусском языках.

---

## Мой паранены край

Нічога не скажа ўжо болей пшаніца,  
І колас не схіліць сваю галаву  
Туды, дзе пустэчай глядзяць аканіцы,  
Дзе леглі вароты старыя ў траву.

Не будзе шаптаць клён над дахам уранні,  
І бусел стракаты над ім не ўзляціць.  
Як я, ён гаруе ў далёкім выгнанні,  
І сэрца яго ад пакуты трымціць.

Нічога не скажа калодзеж ля хаты,  
Крынічнай вадой не напоіць сваёй.  
Не мой край бялюткі ў тым вінаваты,  
Не ён творыць здзекі над роднай зямлёй.

Як цяжка вяртацца туды, дзе не будзе  
Ніколі на ганку матуля чакаць.  
Маланка бы б'е і сціскае мне грудзі,  
Мяшае ўспаміны мае сустракаць.

Нічога не скажуць аблокі сівыя,  
З душы дождж не змые жалобу маю.  
Як волаты, стогнуть дубы векавыя,  
А я ім паклон да зямлі аддаю.

30.07.2019.

## Плакала хмарачка

Плакала хмарачка з самага ранку,  
Горкія слёзы ліла,  
Доўга вісела над дворыкам, ганкам,  
Мокрыя косы пляла.

Ветрык штурхаў яе ў бокі сівыя,  
Ціха, блазнюк, казытаў,  
З жарам у вочкі глядзеў маладыя,  
Лётаў вакол, рагатаў.

Гойдаў яе на руках з асалодай,  
Песні ад шчасця спяваў,  
Хмарачкай любай, адзінай валодаў,  
Кроплі дажджу смакаваў.

Вёў з ёй размову сваю закахана,  
Зваў над зямлёй палятаць...  
Хмарка ліла свае слёзы аддана,  
Марыла воблакам стаць.

22.03.2018.

## **Зямля бялютачкага краю**

Іду па сцежцы раніцою,  
З туману кроплі я збіраю,  
А боты поўняцца расою  
Майго бялютачкага краю.

Зноў блудзіць смутак вінавата  
І шчымяць сэрданька ўспаміны.  
Няма ўжо болей маёй хаты,  
Расце тут куст адзін рабіны.

І сад бацькоўскі шэпча ціха,  
А я яго лісты чытаю.  
Здаецца мне ўжо пах грачыхі  
Майго бялютачкага краю.

Куды мне дзецца ад спакусы  
Вяртацца зноў сюды ўранні.  
Мяне мой сум прыйсці прымусяў  
З зямлёю продкаў на спатканне.

А слых мой лашчыць спеў на ўзлеску,  
І бэзу голле абдымаю,  
Бо я дачка зямлі палесскай –  
Зямлі бялютачкага краю.

03.01.2019.

## **Свята жыцця**

Я чую шэпт бяроз з калінай  
Над ціхай завадзю ракі,  
Аіра гоман той нявінны,  
Бы ў ім спрачаюцца вякі.

Ад пахаў траў і поплаў п'яны,  
Рагоз, бы свечкі ў царкве.

Я чую водар зноў духмяны  
У зялёнай скошанай траве.

Стракочуць конікі ў збожжы,  
Кудзюлька дзесьці ў лад.  
Ляцяць стракозы ў падарожжы,  
Ляцяць убачыць зарапад.

Гуляе ветрычак-гарэза  
І дзьмухаўца нясе з сабой.  
Гук рэха дзяцел перарэзаў,  
Вядуць размову дуб з вярбой.

Я чую гоман, шэпт я чую,  
Удыхаю водар кветак, траў –  
Жыцця я свята тут святкую,  
Як колісь дзед мой святкаваў.

02.01.2019.

## **Сустрэча з дзяцінствам**

Водар з чыгунчыка хвалямі ўецца,  
Смачна казыча пытлівы мой нос.  
Сэрца трымціць і збянтэжана б'ецца –  
Бацька шмат сала ў талерцы прынёс.

Сыпле матулечка бульбачку ў міску,  
У кубак гліняны ліе сырадой.  
Штурхае босай нагою калыску,  
Лыжачкі мые сцюдзёнай вадой.

Зноў я вяртаюся ў думках у вёску,  
Бачу хацінкі бацькоўскай парог.  
Колькі прайшло ўжо і зім тых, і вёснаў,  
Колькі ўсяго... Толькі ведае Бог.

Бачу стол круглы з абрусам бялюткім,  
Печ і канапу з падушкамі ўрад.  
Брата, які вяжа невад свой хутка,  
А праз вакно – двор, калодзеж і сад.

Грубку абняўшы, заплюшчваю вочы...  
Як жа зімой было цёпленька з ёй!  
Як жа яна мне душу грэла ноччу,  
Добрай сяброўкай змагла быць маёй!

Дошкі скрыгочуць пад цяжарам, гнуцца,  
Хтосьці смяецца ў пакоі другім.  
А да стала ўжо бліны падаюцца  
На рушнічку, як дарога, даўгім.

Ах, як жа добра ў маленства вярнуцца,  
З бацькам і маці разочак прайсці!  
Я да нашчадкаў хачу зноў звярнуцца,  
Каб яны к роду змаглі шлях знайсці.

## **Рабінавы край**

Часта ў мроях сваіх ноччу бачу  
Шчыры, рабінавы край.  
Гронкі чырвоныя быццам бы плачуць,  
Усполахам будзяць той рай.

Зноў прыгажуні ў яскравых каралях  
Услед мне махаюць галлём.  
Толькі рабінкі - пунцовыя кралі,  
Сонейкам свецяцца днём.

Лес аж гарыць ад іх пылкага жару –  
Не адвясці мне вачэй!  
Свет той рабінавы ўзнёсся пажарам,  
Толькі душы не лягчэй.

Конік стракоча, заве на світанні  
У крону рабінкі свой род.  
Я ўсё чакаю з Радзімай спаткання,  
З марай жыву мноста год.

Чырвань рабінак жыццё ўсхвалявалі,  
Я адчуваю той смак.  
Зноў успамінаў нясуць мяне хвалі –  
Сэрцам прымаю іх так.

01.01.2019.

## **Не заўважыла**

Не заўважыла маці-зямліца,  
Што змяніла сваё ўжо адзенне,  
Што ляжыць, быццам коўдра, ігліца  
І шукае прытулак насенне.

Што ляцяць журавы ў небе сінім,  
Ланцужком падпіраючы хмары,  
Што стаяць задумённа асіны,  
Пакідаючы тут свае мары.

Што з бярозак і клёнаў лістота  
Ноччу цёмнай бязмоўна апала,  
І грыбам паказацца ахвота,  
Бо засталася часу так мала.

Што даўно раніцою калюжы  
Пад ільдом прачынаюцца тонкім.  
І смуткуе рабінкі куст дужа,  
Ад вятроў не закрыць яму гронкі.

Праглядзела зямелька хвілінку,  
У якой памяняла ўбранне,  
А ўжо шэрань сядзіць на галінках,  
Бы Анёлаў дзіцяці ў спагнанні.

30.12.2018.

### **З апаленым сэрцам**

У ветру парывах няспынных, у халодным яго дыханні,  
Іду я з апаленым сэрцам... З радзімай іду на спатканне.

Сячэ мяня дождж, быццам плёткай, і б'е, не шкадуючы твару,  
Я зноў усміхаюся небу, даю абяцанні ўсім хмарам.

Гады адабралі ўсё шчасце, не бачаць зусім мае вочы,  
Напрамак мой толшкі надзейны: да хаты, дадому я крочу.

Даўно не сплятаю ўжо ў косы свае валасы я сівыя,  
І памяць закрэсліла нечым дарогі ў дзяцінства даўгія.

Шукаю знаёмую хату, лічу ўсе сцяжынкi між тыну...  
О, як жа душа мая плача!.. Ад болю бы тут я загіну...

Зноў вецер злы вые і вые, лістоту ў паветра шпурляе,  
Ды толькі яго я не чую: мне бэз сваё голле схіляе.

І зданню выходзіць матуля ў кашулі льняной і з сурвэткай,  
Крычу ёй, крычу... Ды не чуе яна пад маной мяне гэткай.